

ВЫКАНАЕМ ПЛАН МАЛАКА ПАСТАВАК

Калгасникам і альоасобним гасподарами БССР у 1937 годзе партый большевікоў і савоім урадам працаўстваны на аваізовых пастаўках малака вількіх ільоты. Пастановаю ЦК ВКП(б) і СНК ССР ад 2 жніўня 1937 года спісаны наядомкі па малакапастаўках на 1938 год уключна. Працаўстваны раздзял ільот прэстарэлым калгасникам і працоўным аднаасобнікам. Норма малакапастаўка значна знижана. Створаны ўсе спрываючыя умовы для акуратнага выкананія плана дзяржаўных пастаўках малака коштам калгасам, калгасникам і працоўным адноасобнікам.

Аднак, пры наядомкі ўсіх гэтых спрываючых умоў у 1937 годзе план пастаўка малака ў сірэйні па расчубіны выкананы ўсяго толькі на 90,2 проц. прычым асобыні рабны, як Барысавіч, Мельчыкіч, Чачарэкі, Журавікі, выканалі план ад 69 да 79 проц.

Альоасобны гасподарапікі нашай рэспублікі выканалі план толькі на 31,7 проц.

Вызначная дрэнна работа па пастаўках малака ў мінулым годзе не з'явілася ўрокам у 1938 годзе. Самацік, антыдзяржармайна практика існуе і зараз. Аб гэтым сведчыць дрэнна выкананіе плана з самага пачатку 1938 года. У першым квартале план пастаўка малака павінен быць выкананы на размежы не менш чым 20 проц. гадавога плана, а выкананы на 1 красавіка ўсяго толькі на 7 проц. Магілёўская вобласць выканала гадавы план на 4 проц. Віцебская — на 6 проц.

Недзяўляючая становішча з пастаўкамі малака ў распуштыні туманыцы тым, што цартынныя, совенкія і нашы загатоўчыя арганізацыі Белмаслапром і Савекансернамолака фактычна арганізаціі пастаўкі не заўмыкаюць і гэта ў той час, калі пастаўкамі малака ў распуштыні заўмыкаюць армію загатоўчых работнікаў буйшы чым у 4 тыс. чалавек.

У выніку бязрукасці, безыніціяльністі работнікаў загатоўчых арганізацій, якія ніямаюць фактаў альтыдзяржармайнаў асобных калгасаў, калгаснікі і працоўным адноасобнікам.

Такіх фактаў мы маём на калгасе «Пушынавіц», Новадворскага сельсавета, Стародарожскага раёну; у калгасах імя КІМ, «Чырвоні партызан», імя Карла Маркса ў Менскім раёне.

Торамазам выкананія малакапастаўкі з'яўляецца і то, што ў мінулых паселішчах не арганізованы зліўныя пункты. Калгаснікам і працоўным адноасобнікамі прыходзіцца візіці і насыці малако на візіці адлегласці. Ва Уварыцкім раёне якшо да гэтага часу ў 5 сельсаветах не адкрыты зліўныя пункты. У калгасе «Чырвоні партызан», Жлобінскага раёна, не гле-дзячы на неаднаразовыя просьбы калгаснікі, зліўны пункт не адкрыты і да гэтага часу.

Белмаслапрому не ўсе малочныя пункты забясьпечыў інвестаром, блонамі, ніяма бланкаў прыёмных квітоў для малаказдатнікаў, што спрыяе раскрыяніям і злобіжанням. Белмаслапрому пары пакончыць з распушчаніем.

Далейшай адставаніе ў пастаўках малака дзяржаве нельга цірпець. Партынікі і совенкія арганізацыі раёну, сельсаветы спрываюць пастаўку малака павінны ўзьці пад свой сістэмскі кантроль. Разгортванне масавых работ сярод златычнікаў — вось што забясьпечыць акуратнага выкананія кожным калгасам, калгаснікам і працоўным адноасобнікам пастаў-
вак малака дзяржаве.



НА КАЛГАСНЫХ ПАЛЯХ

ПЕРШЫЯ ДНІ СЯУБЫ

Зварот СНК ССР і ЦК КП(б) аб арганізацыі большевіцкай барыбай за вісокі юрадкай знайшоў жывы волух у калгасах Даманавіцкага раёна. Калгас імя Кірава, Ліпавіцкага сельсавета пасяялі выключаючы ручным спосабам 100 гектараў агасця, у той час, калі ў калгасах меліся дзве радковыя сеялкі. Радковая сеялка ёсьць і ў калгасе «Печорамога советаў», але ж сяуба там працоўдзіць ўручную. У зрыве радковай сяубы ў многім віна класізація на лыжкію МТС (ліркітар Разуменка), якія на пасыльце своечасова радковыя сяялкі ў калгасе.

Зусім нещыримае становішча ў калгасах Новасёлкаўскага і Ламавіцкага сельсаветаў, дзе сеюць непраторучым насенем. Гэта-ж сажае наглядачна і ў некаторых іншых калгасах раёна.

Аднак барыбай за вісокі юрадкай арганізація не па ўсіх калгасах рабіла. Асабіцца пагражаючое становішча ў многіх калгасах з якісю. Па пачатку калгасаў раёна пасяялі высеялі 105 тысяч тоўн ячо, а вылезені 37 тысяч тоўн. Міністэрства ўгасніці замест 13.550 цэнтнераў высеялі 4.100 цэнтнераў. Такое-ж становішча і з вызыгай торфу.

Наші абстачычы справа і з пасенем: 60 тоўн пашчаныя ястасія неабінені на сагетавую. Такое-ж стачавішча і з насенем яменію. Многі калгасы Хоміцкага сельсавета асім сажаюць сортзамену яменію. Нарккамом БССР адпушчыў раёну 9 тон насенія кіночышы. Аднак, збрана са склада «Загатаган» толькі 4 тоны.

Райком партыі, рабынічкім і раёна не змяніцца па якесі ўсевоні сяубы. На 5 красавіка рабынічкім пасенію ў калгасе трактары 1.520 гектараў. Сліба працоўліла пераважна ручным спосабам. Толькі асобыні калгасам Хаміцкага сельсавета, як «Чырвоні

МАСАВЫЯ ПАЛЯВЫЯ РАБОТЫ

Калгасы Хойніцкага раёна разгарнулі масавую сяубу яровых. Своечасова пасяялі паліявыя работы, калгас імя Шмідта ўжо закончылі сяубу ранніх засенавых на плошчы ў 76 гектараў.

Таксама закончылі сяубу зернавых і калгас «Першамайскі». У алказ на зварот СНК ССР і ЦК КП(б) калгаснікі разгарнулі паміж сабою соцыялістычнае спаборніцтва. Прадпушчы 1.520 гектараў. Гэта мела месца пры адправе трактараў у калгасе «Пераможца».

А. НАЦМАН.

РЫХТУЮЩА ДА СЯУБЫ КОК-САГЫЗА

СМАЛЯВІЧЫ. На калгасных паліях з'явіліся дружныя ўсходы кок-сагыза, курсы звеничных па кок-сагызу.

На пасенію ўзесені мінультага года, у раздзе калгасаў раёна рыхтуючы да падкормкі старых пілантаў, падрыхтоўваючы глебу да новых пасенав. У

калагасах «Піяніцда», імя Молатава, «Энергія» падрыхтавана глеба пад вонітнімі участкамі кок-сагыза ў 0,88—0,98 гектара пры норме 0,40 гектара.

У калгасе «Трул» правильна скрыстыны ўсі мінеральныя ўгасніці на падкормку 20 гектараў азімай пашніцы. Паслеха праходзіла пасяялі сяубы і ў калгасе «Чырвона зорка» не змяніцца.

ПІЧЧУН.

БАРЫСАУ. На фабрыках і заводах праходзіць актыўная падрыхтоўка да візікі пролетарскага сява — 1-га Мая. Усе гэтая дні ў цехах і зменах абрыйкоўвешчы пасенавых работах, інжынерна-технічных работнікаў гомельскага завода сельсавета, як «Чырвоні партызан», імя Карла Маркса ў Менскім раёне.

ГЕНКІН,
дирэктар завода Гомельсавета.

**

БАРЫСАУ. На фабрыках і заводах праходзіць актыўная падрыхтоўка да візікі пролетарскага сява — 1-га Мая. Усе гэтая дні ў цехах і зменах абрыйкоўвешчы пасенавых работах, інжынерна-технічных работнікаў гомельскага завода сельсавета, як «Чырвоні партызан», імя Карла Маркса ў Менскім раёне.

Г. САЛАГІН,
дирэктор завода Гомельсавета.

**

БАРЫСАУ. На фабрыках і заводах праходзіць актыўная падрыхтоўка да візікі пролетарскага сява — 1-га Мая. Усе гэтая дні ў цехах і зменах абрыйкоўвешчы пасенавых работах, інжынерна-технічных работнікаў гомельскага завода сельсавета, як «Чырвоні партызан», імя Карла Маркса ў Менскім раёне.

Д. САЛАГІН,
дирэктор завода Гомельсавета.

**

БАРЫСАУ. На фабрыках і заводах праходзіць актыўная падрыхтоўка да візікі пролетарскага сява — 1-га Мая. Усе гэтая дні ў цехах і зменах абрыйкоўвешчы пасенавых работах, інжынерна-технічных работнікаў гомельскага завода сельсавета, як «Чырвоні партызан», імя Карла Маркса ў Менскім раёне.

Г. САЛАГІН,
дирэктор завода Гомельсавета.

**

БАРЫСАУ. На фабрыках і заводах праходзіць актыўная падрыхтоўка да візікі пролетарскага сява — 1-га Мая. Усе гэтая дні ў цехах і зменах абрыйкоўвешчы пасенавых работах, інжынерна-технічных работнікаў гомельскага завода сельсавета, як «Чырвоні партызан», імя Карла Маркса ў Менскім раёне.

Г. САЛАГІН,
дирэктор завода Гомельсавета.

**

БАРЫСАУ. На фабрыках і заводах праходзіць актыўная падрыхтоўка да візікі пролетарскага сява — 1-га Мая. Усе гэтая дні ў цехах і зменах абрыйкоўвешчы пасенавых работах, інжынерна-технічных работнікаў гомельскага завода сельсавета, як «Чырвоні партызан», імя Карла Маркса ў Менскім раёне.

Г. САЛАГІН,
дирэктор завода Гомельсавета.

**

БАРЫСАУ. На фабрыках і заводах праходзіць актыўная падрыхтоўка да візікі пролетарскага сява — 1-га Мая. Усе гэтая дні ў цехах і зменах абрыйкоўвешчы пасенавых работах, інжынерна-технічных работнікаў гомельскага завода сельсавета, як «Чырвоні партызан», імя Карла Маркса ў Менскім раёне.

Г. САЛАГІН,
дирэктор завода Гомельсавета.

**

БАРЫСАУ. На фабрыках і заводах праходзіць актыўная падрыхтоўка да візікі пролетарскага сява — 1-га Мая. Усе гэтая дні ў цехах і зменах абрыйкоўвешчы пасенавых работах, інжынерна-технічных работнікаў гомельскага завода сельсавета, як «Чырвоні партызан», імя Карла Маркса ў Менскім раёне.

Г. САЛАГІН,
дирэктор завода Гомельсавета.

**

БАРЫСАУ. На фабрыках і заводах праходзіць актыўная падрыхтоўка да візікі пролетарскага сява — 1-га Мая. Усе гэтая дні ў цехах і зменах абрыйкоўвешчы пасенавых работах, інжынерна-технічных работнікаў гомельскага завода сельсавета, як «Чырвоні партызан», імя Карла Маркса ў Менскім раёне.

Г. САЛАГІН,
дирэктор завода Гомельсавета.

**

БАРЫСАУ. На фабрыках і заводах праходзіць актыўная падрыхтоўка да візікі пролетарскага сява — 1-га Мая. Усе гэтая дні ў цехах і зменах абрыйкоўвешчы пасенавых работах, інжынерна-технічных работнікаў гомельскага завода сельсавета, як «Чырвоні партызан», імя Карла Маркса ў Менскім раёне.

Г. САЛАГІН,
дирэктор завода Гомельсавета.

**

БАРЫСАУ. На фабрыках і заводах праходзіць актыўная падрыхтоўка да візікі пролетарскага сява — 1-га Мая. Усе гэтая дні ў цехах і зменах абрыйкоўвешчы пасенавых работах, інжынерна-технічных работнікаў гомельскага завода сельсавета, як «Чырвоні партызан», імя Карла Маркса ў Менскім раёне.

Г. САЛАГІН,
дирэктор завода Гомельсавета.

**

БАРЫСАУ. На фабрыках і заводах праходзіць актыўная падрыхтоўка да візікі пролетарскага сява — 1-га Мая. Усе гэтая дні ў цехах і зменах абрыйкоўвешчы пасенавых работах, інжынерна-технічных работнікаў гомельскага завода сельсавета, як «Чырвоні партызан», імя Карла Маркса ў Менскім раёне.

Г. САЛАГІН,
дирэктор завода Гомельсавета.

**

БАРЫСАУ. На фабрыках і заводах праходзіць актыўная падрыхтоўка да візікі пролетарскага сява — 1-га Мая. Усе гэтая дні ў цехах і зменах абрыйкоўвешчы п

ВЯЛІКІ РЭАЛІСТ, НАРОДНЫ ДРАМАТУРГ

Сёння спаўніца 115 год з дні нараджэння вялікага рускага драматурга Аляксандра Нікалаевіча Остроўскага.

Остроўскі — выдатны прадстаўнік реалістичнай працівтары і стваральнік рускага тэатра. Яго п'есы лібімы шырокім народу, яны захаплючы цікавы, даступны і аразумелы масам. Остроўскі — вялікі рабіт, сапраўдны народны драматург.

Першым буйным драматычным творам Остроўскага была п'еса-камедыя «Банкрот». У гэтых творах Остроўскі ў вялікай сілі сказаў реалістичнага талента, у якою сатырычным плане ўскрыў даўніну народных купецтва. Купецкі туз, убачыўшы ў п'есе ў аголеным выглядзе саміх слобод, свае партрэты, завялі на аўтара цэлую сіраву напісашы ў Пецербург данос. Сам Нікалаі I заборыўшы забарону панзури п'есы «Банкрот», пісаў: «Совершено справедливо, нарасно напечатано, іграчы же заслужыты».

Хутка маладога аўтара звалілі з работы і ён быў адсан пад наглядом папечнікаў. Але гэта не магло смыніць Остроўскага на яго драматычнай арене. За 40 год літаратурнай дзеяйнасці вялікі драматург пакінуў нам кала 50 незабытых п'ес.

Глыбока правільную аценку сучасніці творчасці Остроўскага як з боку яе зместу, так і з боку мастацкіх дастойнасцей даў ідеал рэволюцыйнай дэмакратыі 60-х гадоў Нікалаі Аляксандравіч Дабраблюў у сваіх геніальных артыкулах «Гемное царство» і «Светлый лук в темном царстве», называўши камедыю Остроўскага «п'есамі жыцця».

Глыбокая прафесійнасць, высокая аб'ектыўна-пазнавальная капітоўка, реалістичная цвярозасць, абышырная сфера наўзірання, глыбокое веданне жыцця і т. д. — вось, што характарызуе творы вялікага драматурга. Остроўскі, як мастак-реаліст, даўшы незабытую реалістичную майстэрніці «п'емнае царства», выступае як яркі крытык капітоўкі, наўзірання, і, цвярдзячы новыя прынцыпы реалістичнага драматургічнага мастацтва, з'яўляецца заснавальнікам новага рускага тэатра.

Большынства камедый Остроўскага, як відома, напісаны на матэрыйле з жыцця купецтва і разам з гэтым у творах вялікага драматурга адлюстраваны ўсе найблізкія істотныя пласты рускага грамадства другой паловы XIX стагоддзя і некаторыя наўбільшыя характеристы асабістасці соплеменных працэсаў і з'яўлінняў дзяліннай пары.

Наследуючы і развязаючы реалістичныя традыцыі Грыбаедава і Гоголя, Остроўскі ў беларускіх мастацкіх выявах выкryвае «п'емнае царства» ліванскае, чыноўніцкое і купецкое Расіі. Драматургам створаны ў п'есах «Свой люд», «В чужом піру похмелье», «Горічные сердце», «Гроза» і інш., вобразы самадуру-купцоў, юмріх і грубоў, прагненіх і бесчалавечных, дзікіх і бессадзічных. Тыты Тітычы, Семіхвасты, Падхалозіны, Кабаліхі — агдзіны вобразы купецкай Расіі.

Побада з вобразамі самадуру-купцоў адлюстраваны фігуры наскроў працэсных, бясчесных хабарнікаў, машэвікаў, падлюг і прынітальнікаў.

В. БАРЫСЕНКА



У творах «Волкі и овцы», «Бешеные деньги», «Лес» ярка раскрытаеца і разбурэнне дваранскага класа. Вобразы памешчын Гурмыжскай, дваранін-глыбіні, Мурзаўцэвіч, Теличкін і т. д. — разваляніе малярнай і разумовай інічамасці, мэрзотнасці і пасадзіцам.

Остроўскі, бічаваўшы парак і языкі тагачаснага грамадскага ладу, з нігтоўнімі сімпатыямі адносіўся да прынеччых. Укажам на вобразы Мелузава («Галант и поплонникі»), Жадова («Доходное место»), Нешчаліцава («Лес»), паданыя аўтарам з цеплінай і любоўю. Асабісты прыгожы становічыя вобразы жанчын у творах

Остроўскага, якія эматаюць сімпатычнай царствам, прынёштам і гвалтам, хлускі і крываудушнисцю. Укажам на вобразы Каяніні з «Грозы», Машы з «Бедной невесты» і т. д. Колькі абіяльнасці і прыгожасці ў гэтых выявах! Остроўскі глыбока паважаў чалавечную працу, чалавечыя імкненні і пасадзіцам. Яго сімпаты былі сканчаны на баку пакрыўжаных і прынеччых, на баку народа. Остроўскі быў мастаком-гуманістам.

Творы Остроўскага — выдатнічыя. Скульптурная ярыкса, высокая тылювасць, тонкая індывідуальная акцэнтаванасць характера, высокая эматачная напружанасць, сконцэнтраванасць, прастата і незвычайная разнастайнасць мовы — вось даўнікі пасадзіцам! Остроўскі глыбока паважаў чалавечную працу, чалавечыя імкненні і пасадзіцам. Яго сімпаты былі сканчаны на баку нашай Чырвонай Арміі. І тутка з абуруннем адверг падобныя пытанні.

Час ужо быў далёкі за поўнач, калі японцы пакінуўшы на бераг, пакінуўшы на судне трох паліцайскіх.

На наступны дзень на «Кузнецктрой» з'явіўся марсік паліція і прападаўшы ордэр на затрыманне парака і парака яго арыент. Тутка алін з чынору марсік паліціі з'явіўся, што яны будуть пакінуць на судне зброя. У часе вобышку, калі прададзіўся лоўга, японцы трымалі сібе задэрбіць. Трэці памочнік капітан тав. Спіланам падвергся забіўству, а чым быў складаны медынінскі акт. Бешармамонія абыходзілі японцы і з рабочымі пасажырамі і каманды.

Пасля падпільнай інфармацыі байцы засадзілі палітруку дзесяці пітантані ў булыжнікі. Трэці памочнік капітан тав. Спіланам падвергся забіўству, а чым быў складаны медынінскі акт. Бешармамонія абыходзілі японцы і з рабочымі пасажырамі і каманды.

Пасля вобышку мяне пад камандзіром на турму марсік паліціі, пасажыры і агенцы японскай разведкі штоленамі дасыпілі каманду і пасажырамі.

Усе доністы на такіх творах, як «Не в свой сапі не садись», «Бедность не порок», Дарачка, какужы, за пазытыўныя патрэхальнасці «стародлінага быта» Чырвонай арміі, з'яўляюцца выдатнічыя даўнікі пасадзіцам! Але гэта не ўсе п'есы Остроўскага.

Остроўскі, як ахарактарызаваў трапан на Дабраблюў, — «не быў ні западнікам, ні славінафілам». Аднай час, асабіліўшы на першыя перыяд сваёй дзеяйнасці, А. Н. Остроўскі захапіўся славінізмамі і блізкімі стылемі тэатральнага арганізма.

Але з сакавіка на борт «Кузнецктрой» з'яўляўся яго наяўнік. Зноў быў падкамандзірам РОЧА. Камандыр Чырвонай Арміі карыстаўшася высокім лаверем нашага народа. Ен плюнь ад плоду ад сваёй народа. На гардзине гладзіць прапаноўкі, ішчоўшы на падставінікі.

Многія байцы і малодыя камандзіры ладні мелі засветы мару быць камандзірам РОЧА. Камандыр Чырвонай Арміі карыстаўшася высокім лаверем нашага народа. Ен плюнь ад плоду ад сваёй народа.

Любоўю да сваёй родзімы, да савецкага народа і яго Чырвонай Арміі напоўнена вядомыя словаў ў гэтых дакладных.

Дакладныя прыгожыя, якія падчынены сваёй мары, — гаварылі байцы т. Куцякоў, Кутуцкі.

Яны не раз пыталі на палітруку, камандзіру, і на дастойнікі яны прыніцаў на вчылішчы, і на адака камандзірам, што им, як выдатнікамі байвой і падпільнай падрыхтоўкі.

Яны не раз пыталі на палітруку, камандзіру, і на дастойнікі яны прыніцаў на вчылішчы, і на адака камандзірам, што им, як выдатнікамі байвой і падпільнай падрыхтоўкі.

Пасля падпільнай інфармацыі байцы засадзілі палітруку дзесяці пітантані ў булыжнікі.

Тры дні пасля з'яўляюцца на турму японцы і агенцы японскай разведкі штоленамі дасыпілі каманду і пасажырамі.

Усе доністы на такіх творах, як «Не в свой сапі не садись», «Бедность не порок», Дарачка, какужы, за пазытыўныя патрэхальнасці «стародлінага быта» Чырвонай арміі, з'яўляюцца выдатнічыя даўнікі пасадзіцам!

Пасля падпільнай інфармацыі байцы засадзілі палітруку дзесяці пітантані ў булыжнікі.

Пасля падпільнай інфармацыі байцы засадзілі палітруку дзесяці пітантані ў булыжнікі.

Пасля падпільнай інфармацыі байцы засадзілі палітруку дзесяці пітантані ў булыжнікі.

Пасля падпільнай інфармацыі байцы засадзілі палітруку дзесяці пітантані ў булыжнікі.

Пасля падпільнай інфармацыі байцы засадзілі палітруку дзесяці пітантані ў булыжнікі.

Пасля падпільнай інфармацыі байцы засадзілі палітруку дзесяці пітантані ў булыжнікі.

Пасля падпільнай інфармацыі байцы засадзілі палітруку дзесяці пітантані ў булыжнікі.

Пасля падпільнай інфармацыі байцы засадзілі палітруку дзесяці пітантані ў булыжнікі.

Пасля падпільнай інфармацыі байцы засадзілі палітруку дзесяці пітантані ў булыжнікі.

Пасля падпільнай інфармацыі байцы засадзілі палітруку дзесяці пітантані ў булыжнікі.

Пасля падпільнай інфармацыі байцы засадзілі палітруку дзесяці пітантані ў булыжнікі.

Пасля падпільнай інфармацыі байцы засадзілі палітруку дзесяці пітантані ў булыжнікі.

Пасля падпільнай інфармацыі байцы засадзілі палітруку дзесяці пітантані ў булыжнікі.

Пасля падпільнай інфармацыі байцы засадзілі палітруку дзесяці пітантані ў булыжнікі.

Пасля падпільнай інфармацыі байцы засадзілі палітруку дзесяці пітантані ў булыжнікі.

Пасля падпільнай інфармацыі байцы засадзілі палітруку дзесяці пітантані ў булыжнікі.

Пасля падпільнай інфармацыі байцы засадзілі палітруку дзесяці пітантані ў булыжнікі.

Пасля падпільнай інфармацыі байцы засадзілі палітруку дзесяці пітантані ў булыжнікі.

Пасля падпільнай інфармацыі байцы засадзілі палітруку дзесяці пітантані ў булыжнікі.

Пасля падпільнай інфармацыі байцы засадзілі палітруку дзесяці пітантані ў булыжнікі.

Пасля падпільнай інфармацыі байцы засадзілі палітруку дзесяці пітантані ў булыжнікі.

Пасля падпільнай інфармацыі байцы засадзілі палітруку дзесяці пітантані ў булыжнікі.

Пасля падпільнай інфармацыі байцы засадзілі палітруку дзесяці пітантані ў булыжнікі.

Пасля падпільнай інфармацыі байцы засадзілі палітруку дзесяці пітантані ў булыжнікі.

Пасля падпільнай інфармацыі байцы засадзілі палітруку дзесяці пітантані ў булыжнікі.

Пасля падпільнай інфармацыі байцы засадзілі палітруку дзесяці пітантані ў булыжнікі.

Пасля падпільнай інфармацыі байцы засадзілі палітруку дзесяці пітантані ў булыжнікі.

Пасля падпільнай інфармацыі байцы засадзілі палітруку дзесяці пітантані ў булыжнікі.

Пасля падпільнай інфармацыі байцы засадзілі палітруку дзесяці пітантані ў булыжнікі.

Пасля падпільнай інфармацыі байцы засадзілі палітруку дзесяці пітантані ў булыжнікі.

Пасля падпільнай інфармацыі байцы засадзілі палітруку дзесяці пітантані ў булыжнікі.

Пасля падпільнай інфармацыі байцы засадзілі палітруку дзесяці пітантані ў булыжнікі.

Пасля падпільнай інфармацыі байцы засадзілі палітруку дзесяці пітантані ў булыжнікі.

Пасля п